

ПЛАН  
мерапрыемстваў у ДУА "Студзёнкаўская сярэдняя школа  
імя П.Л.Бабака Сенненскага раёна" ў перыяд вясенніх канікул  
2025/2026 навучальнага года

Дата	Мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
23.03 панядзелак	Хвілінка бяспекі (прагляд відэароліка "Бяспека на дарозе, на вуліцы, у школе і дома")	10.00 - 10.45	актавая зала	Аднарогі А.В.
	Аб'яднанне па інтарэсах "Чароўная майстэрня"	11.00-11.45	кабінет пачатковых класаў	Прыстаўка Р.В.
	Спартыўная праграма "Мы разам і гэта здорава"	12.00-12.45	спартыўная пляцоўка	Драздоўскі А.У.
	Аб'яднанне па інтарэсах "Гульні па правілах"	14.00-14.45	спартыўная пляцоўка	Ландзёнак Ю.А.
24.03 аўторак	Квэст-гульня "Па сцежках спадчыны"	10.00 - 10.45	кабінет хіміі	Спрытула Г.М.
	Удзел у раённым конкурсе "Наши символы-наша гордость"	10.30	СШ 1 г.Сянно	Аднарогі А.В.
	Спартыўная гадзіна. Гульні на свежым паветры	11.00-11.45	спартыўная пляцоўка	Ландзёнак Ю.А.
	Акцыя "Абеліск"	12.00-12.45	помнік М.А.Аніскіна	Аднарогі А.В.
	Аб'яднанне па інтарэсах "Крынічка"	14.00-14.45	кабінет хіміі	Спрытула Г.М.
25.03 серада	Спартыўная эстафета "Моцныя, Смелыя, Спрытныя, Умелыя!"	10.00 - 10.45	спартыўная пляцоўка	Драздоўскі А.У.
	Аб'яднанне па інтарэсах "Гульні па правілах"	11.00-11.45	спартыўная пляцоўка	Ландзёнак Ю.А.
	Экспедыцыя в цэнтр МЧС г.Віцебск	11.00		Кальніна Л.У. Раманенка Д.А.

	Прававая гульня ”Падарожжа па краіне Законія“	12.00-12.45	кабінет інфарматыкі	Савачкіна В.У.
	Творчая майстэрня. Складанне калажа ”Цяпло, святло, ваду беражом – цудоўна жывём!“	14.00-14.45	кабінет пачатковых класаў	Зотава Т.А.
26.03 чацвер	Турнір па шашках	10.00 - 10.45	кабінет фізікі	Сапяжынскі А.А.
	Аб’яднанне па інтарэсах ”Спартыўныя гульні“	11.00-11.45	спартыўная пляцоўка	Драздоўскі А.У.
	Экалагічная гульня ”Таямніцы прыроды“	12.00-12.45	кабінет інфарматыкі	Багданава С.І.
	Аб’яднанне па інтарэсах ”Мадэліраванне“	14.00-14.45	школьная майстэрня	Аднарогі А.В.
27.03 пятніца	Патрыятычная гульня ”Мой народ – мой гонар!“	10.00 - 10.45	актавая зала	Аднарогі А.В.
	Аб’яднанне па інтарэсах ”Шахматы“	11.00-11.45	кабінет хіміі	Сапяжынскі А.А.
	Спартландыя ”Вяселыя старты“	12.00-12.45	спартыўная пляцоўка	Ландзёнак Ю.А.
	Аб’яднанне па інтарэсах ”Мадэліраванне“	14.00-14.45	школьная майстэрня	Аднарогі А.В.
28.03 субота	Аб’яднанне па інтарэсах ”Юны турыст“	9.00-9.45	спартыўная пляцоўка	Драздоўскі А.У.
	Квэст-гульня ”У дарогу ў краіну ”Здароўе“ (прафілактыка шкодных звычак)	10.00-10.45	актавая зала	Спрытула Г.М.
	Аб’яднанне па інтарэсах ”Фальклорная спадчына“	11.00-11.45	кабінет хіміі	Спрытула Г.М.
	Трэнінгавы занятак ”Канфлікт і бесканфліктныя зносіны“	12.00-12.45	кабінет геаграфіі	Падрэз Т.П.

У перыяд вясенніх канікул будзе ажыццяўляцца работа выхаваўча-аздараўленчага лагера (па асобным плане).

